

ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАЕКТЫ АДРАДЖЭННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ І ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ПАЛІТЫЦЫ РАСЕЙСКАГА ЦАРЫЗМУ НАПЯРЭДАДНІ ВАЙНЫ 1812 Г.

У эпоху напалеонаўскіх войнаў у Еўропе “польскае пытанне” з’яўлялася важным палітычным фактам у сістэме міжнародных адносін. Ва ўмовах ваенна-палітычных сутыкненняў вядучых еўрапейскіх дзяржаў узрастала ваенна-стратэгічная роля земліяў былой Рэчы Паспалітай. Напалеон намагаўся выкарыстаць “польскае пытанне” дзеля забеспячэння за Францыяй эканамічнай і палітычнай гегемоніі ў Еўропе і ва ўсім свеце. Аляксандар I падпарадкоўваў “польскую проблему” вырашэнню галоўных знешнепалітычных задач Расейскай імперыі. Міжнародныя адносіны і дзяржаўныя інтэрэсы Францыі і Рәсей перакрыжаваліся на землях былой Рэчы Паспалітай.

Памежныя заходнія губерні імперыі займалі асаблівае месца ў палітыцы царызму. На початку 19 ст. ва ўмовах супрацьборства дзвюх вялікіх імперый беларускія і літоўскія землі прыцягнулі да сябе ўвагу Аляксандра I і Напалеона. Абодва імператары гулялі на патрыятычных пачуццях мясцовага дваранства, прыцягваючы яго на свой бок магчымасцю аднаўлення Рэчы Паспалітай у старадаўніх межах, дзеля таго, каб у выпадку ўзброенага сутыкнення аслабіць моц свайго суперніка.

Спрабы рэстаўрацыі Рэчы Паспалітай падчас напалеонаўскіх войнаў у Еўропе ў першую чаргу былі абумоўленыя складаным знешнепалітычным становішчам Расейскай імперыі. Імператар Аляксандар I, жадаючы перацягнуць “рускіх палякаў” на свой бок, стаў праводзіць палітыку свайго роду “залицяння” з арыстакратый і шляхецкімі коламі заходніх губерніяў. Ён падтрымліваў надзею на аднаўленне ранейшай дзяржаўнасці з дапамогаю Рәсей.

Пашырэнне французскай экспансіі прымусіла імперыю прыняць актыўны ўдзел у кааліцыях еўрапейскіх дзяржаваў супраць Францыі. У 1804 г. склалася трэцяя кааліцыя ў складзе Аўстрыі, Рәсей, Англіі, накіраваная супраць прэтэнзій Напалеона на эканамічную і палітычную гегемонію ў Еўропе. У сувязі з чарговым змяненнем ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе было зноў узніктае “польскае пытанне”, якое адыгрывала значную ролю ў дыпламатычнай барацьбе дзяржаў-удзельніц падзелаў Рэчы Паспалітай. На пасаду міністра замежных спраў быў прызначаны князь Адам Чартарыйскі. Гэтым самым імператар даваў зразумець, што “польскае пытанне” становіцца галоўным арыенцірам пры выпрацоўцы асноўных прынцыпаў знешнепалітычнага курсу Рәсей. А. Чартарыйскі ўспрыняў асабісты давер Аляксандра I як нагоду для змянення палітыкі ў “польскім пы-

тannі". Ідэя ягонага жыцця было адраджэнне магутнай Рэчы Паспалітай: "Мая сістэма <...> натуральна вяла да паступовага ўзнаўлення Польшчы <...> Ідэя яе адраджэння заключалася <...> ў напрамку, які я хацеў надаць рускай палітыцы"¹.

У 1804 г. ён падаў цару запіску аб палітычным упрадакаванні еўрапейскіх справаў у выпадку паспяховага заканчэння вайны, у якой пісаў, што "<...> рускі імператар, прыняўшы тытул цара польскага, набывае ўсе землі, якія належалі Польшчы да яе першага падзелу <...>"². Узнаўленне быў Рэчы Паспалітай пад скіпетрам цара было элементам грандыёзнай палітычнай праграмы "выратавання" і пераўладкавання Еўропы пасля разгрому Напалеона войскамі трэцяй антыфранцузскай кааліцыі.

Аляксандр I, занепакоены нейтралітэтам прускага караля Фрыдрыха-Вільгельма III, спачатку схіляўся да гвалтоўнага праходу расейскіх войскаў праз тэрыторыю Пруссіі. Па ініцыятыве князя А. Чартарыйскага, які адмоўна ставіўся да расейска-prusкага ваенна-палітычнага саюзу, бо бачыў у ім галоўную перашкоду для ажыццяўлення сваёй мары, быў распрацаваны г.зв. "Пулаўскі план". Паводле яго, расейскія войскі павінны былі перайсці прускую мяжу і завалодаць вусцем Віслы і Нёмана. Жыхары прускай часткі быў Рэчы Паспалітай уздымаўся на паўстанне. У выніку ўся гэтая тэрыторыя далучалася да расейскіх уладанняў і адбывалася адраджэнне Рэчы Паспалітай, якая прызнавала сваім каралём Аляксандра I. Аднак план стварэння кааліцыі еўрапейскіх дзяржаў супраць Напалеона і авбяшчэння "Польскага каралеўства" ў персанальнай уніі з Расеяй застаўся нерэалізаваным. Аляксандр I выкарыстаў яго як сродак ціску на Прусію з мэтаю прыцягнення яе да антынапалеонаўскай кааліцыі. Тым не менш "Пулаўскі план" меў шырокі рэзананс. У сувязі з ім нават палітычны дзеяч, пісьменнік і публіцыст Юльян Нямцэвіч ў лісце да Адама Чартарыйскага выказваў захапленне Аляксандрам I, як "сябрам і збавіцелем Польшчы"³.

Набліжэнне французскіх войскаў да межаў Расейскай імперыі ў 1806 – 1807 г. выклікала ва ўрадавых колах боязь страты заходніх губерняў. Дзяржаўныя саноўнікі і дыпламаты спрэядліва лічылі, што "пры няўдачы нашай збройнай аздзін маніфест Напалеона <...> запаліць польмя, якое непазбежна разальеца і па праўніцьях, ад Польшчы далучаных <...>" і "тады <...> прыбавіцца іншая вайна з нашымі ўласнымі падданымі дзеля ўтамівання іх мяцежнага хвалявання"⁴. Магчымае аднаўленне Напалеонам Рэчы Паспалітай, якое магло стаць сігналам да

¹ Из прошлого русской дипломатии: исторические исследования и полемические статьи С.С. Татищева. Санкт-Петербург, 1890. С. 340.

² Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 2. Москва, 1913. С. 59.

³ Лямпицкий М. Александр I в Пулавах. Его отношение к семейству Чарторижских // Русская старина. 1887. № 7. С. 172.

⁴ Записка трёх товарищей министров императору Александру I // Русская старина. 1894. Т. 82. № 8. С. 213; Сборник Русского исторического общества. Т. 82. Санкт-Петербург, 1892. С. 221.

паўстання ў заходніх губернях, прымушала царскі ўрад рабіць палітычныя крокі ў вырашэнні “польскага пытання”.

Адам Чартарыйскі, Павел Строганаў, Мікалай Навасільцаў у сумеснай запісцы ад 11 (23) лістапада 1806 г. прапанавалі Аляксандру I ўвесці федэратыўную сістэму адносінаў з узноўленай Рэччу Паспалітай, што магло паспрыяць прыцягненню яе да сумеснай барацьбы супраць французаў⁵. А.Чартарыйскі 5 (17) снежня 1806 г. у запісцы да Аляксандра Паўлавіча падкрэсліўмагчымасць выкарыстання “польскай проблемы” Напалеонам супраць Pacei. Ён пісаў, што “менавіта Польшча служыць Банапарту асноўнай базай для барацьбы з Расеяй і сродкам пранікнутць да яе старадаўніх межаў <...> У Польшчы ён знойдзе ў адпаведным памеры для свайго жыват-ворчага генія <...> туго ж спрыяльную глебу, што і ў Францыі <...> Ён знойдзе <...> гарачае жаданне абараніць існаванне, гонар і свабоду сваёй Айчыны”⁶. Адам Чартарыйскі дзеля далучэння палякаў да актыўнай барацьбы супраць Францыі і апярэдзяння намераў Напалеона раіў абвясціць “Польшчу” каралеўствам са спадчынным каралём – расейскім імператарам. Ён пераконваў імператара ў неабходнасці ўзнавіць незалежную Рэч Паспалітую ў межах 1772 г., даказваў, што яе адраджэнне патрэбнае для інтэрэсаў імперыі і ўказваў на неабходнасць апярэдзіць ініцыятыву Напалеона, які мог выкарыстаць “польскае пытанне” ва ўласных мэтах. А.Чартарыйскі настойваў на хуткіх і рагучых дзеяннях.

Прынцыповая аснова антынапалеонаўскай праграмы Адама Чартарыйскага была падтрыманая часткай дваранства заходніх губерняў. У час вайны 1806 – 1807 г. сярод патрыятычных дзеячоў гістарычнай Літвы з’явілася думка пра палітычнае адраджэнне “рускай Польшчы” пад скіпетрам Аляксандра I. Ініцыятарамі гэтай акцыі былі пасол ад Берасцейскага пав. на соймы 1782, 1786, 1788-1792 г., удзельнік паўстання 1794 г., стрычэны брат Ю.Нямцэвіча Станіслаў Нямцэвіч (1753-1817) і Тамаш Ваўжэцкі, прыхільнік Канстытуцыі 3 траўня 1791 г., кіраўнік паўстання 1794 г. пасля захопу ў палон Тадэвуша Касцюшкі. Яны прадстаўлялі інтэрэсы партыі прарасейскай арыентацыі. Як толькі выйшаў маніфест аб вайне з Напалеонам 16 (28) лістапада 1806 г., С.Нямцэвіч паспяшыў у Санкт-Пецярбург і ўручыў А.Чартарыйскаму свой план пад назвой “Myśli względem ziem litewskich i russkich” (Думкі адносна арганізацыі земляў літоўскіх і рускіх), датаваны 28 лістапада (10 снежня) ці 25 лістапада (7 снежня) 1806 г. Ён прапанаваў з земляў, далучаных да Pacei ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай, стварыць аўтамонную дзяржаву на аснове Канстытуцыі 3 траўня з перспектывай аўтаднання ўсіх “палякаў” пад “харугвамі славянскага манарха” супраць Напалеона.

У дакуменце пад назвой “Myśli służące do egzekucji wiadomego projektu”, які датаваны 24 лістапада 1806 г., С.Нямцэвіч настойваў, каб праект абвяшчэння Аляксандра I польскім каралём захоўваўся ў найвялікшай тайне. За 4 тыдні да выканання

⁵ Записка трох товарищей министров... С. 212-216.

⁶ Мемуары князя Адама Чарторижскага... С. 138.

гэтага акту міністр замежных справаў (ці іншы міністр) павінен быў паведаміць грамадскасці краю аб прыбыцці расейскага імператара ў Вільню на сход прадстаўнікоў шляхты Віленскай, Гарадзенскай, Валынскай, Падольскай, Кіеўскай губ. При ўмове ўхвалення павятовымі маршалкамі згаданых губерняў спецыяльнага цыркуляра Адама Чартарыйскага і кандыдатуры Аляксандра I на польскі прастол на шляхецкі збор мусіў з'явіцца сам князь А. Чартарыйскі. Менавіта ён павінен быў зачытаць цыркуляр і “вернападданы адрас славянскаму манарху”, падпісаны прадстаўнікамі “цэлага народу”. На падставе гэтага дакумента цар абвяшчаў сябе польскім каралём.

Спісы ўплывовых асабаў заходніх губерняў, а таксама расейскіх саноўнікаў, на якіх разлічвалі аднадумцы С. Нямцэвіча, былі змешчаны ў “Memoriau o usposobieniu Litwy” ад 25 лістапада 1806 г. Яны сведчаць пра шырокі размах падрыхтоўчых мерапрыемстваў да рэалізацыі праекту. Адначасова быў падрыхтаваны “Праект дэкларацыі, якая павінна быць выдана пасля надання Канстытуцыі”, у якой Аляксандар I гарантаваў шляхце захаванне зямельных уладанняў, функцыяванне сеймікаў, забяспечваў права і прывілеі розным сацыяльным слаям насельніцтва і г.д.

Цікава, што ў палітычнай акцыі С. Нямцэвіча і А. Чартарыйскага “польская” дзяржава ў складзе і пад сюзерэнітэтам Расейскай імперыі павінна была будавацца на прынцыпах існавання Венгерскага каралеўства ў складзе Аўстрыйскай імперыі. Адначасова Станіслаў Нямцэвіч падрыхтаваў праекты пракламацый да шляхты і войска, план антынапалеонаўскай пропаганды і шырокай агітацыі праз школу, тэатр і царкву, арганізацыю абедаў для збяднелай шляхты і г.д.⁷

У гэты ж час выказваліся і іншыя прапановы адносна аднаўлення “польской” дзяржавы. Так, Антоні Генрык Радзівіл у ваенна-палітычным праекце на пачатку 1807 г. пропанаваў дзеля ўзбуджэння паўстання супраць Напалеона абяцаць палякам палітычную незалежнасць. Ён раіў прускаму манарху прыняць тытул карала Вялікай Польшчы, расейскому цару – Вялікага князя літоўскага, падольскага і валынскага, імператару Францу I – карала Галіцкага і Ладамеры⁸. Галоўнаманідуючы расейскімі войскамі ў Пруссіі Лявонцій Бенігсен выказваў намер арганізаціі забойства Напалеона і прыцягнуць палякаў на свой бок, абвясціўшы Аляксандра I польскім каралём. У выніку гэтага Аляксандар I “атрымае найлепшых сяброў, якіх дагэтуль мела Расея”⁹. Гэтая пропанова аблімкуювалася А. Чартарыйскім і Л. Бенігсенам у красавіку 1807 г. ў Бартэнштэйне.

У сувязі з гэтымі праектамі Аляксандар I у траўні 1807 г. запрасіў да сябе ў Таўророгі Тамаша Ваўжэцкага і Карала Князевіча. Імператар хадзеў даручыць

⁷ Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Rkps. 5231, st. 1-6, 9-21, 53-67, 60-67, 177-205; Szczygielski W. Niemcewicz Stanisław // Polski Słownik biograficzny. T. 22/4. Z. 95. Wrocław, 1977. S. 782.

⁸ Солов'ёў С.М. Александр I. Политика – дипломатия. Санкт-Петербург, 1877. С. 135.

⁹ Wilson R. Brief remarks on the character and composition of the Russian Army and a sketch of the campaigns in Poland in the years 1806 and 1807. London, 1810. P. 66.

апошняму ўзначаліць “польскае” войска ў складзе ўзброеных сіл Расеі, аднак сустрэу рашучую адмову¹⁰.

Пасля паражэння Пруссіі і заключэння Тыльзіцкага мірнага дагавора Напалеон вымусіў Аляксандра I згадзіцца на ўтварэнне з часткі прускіх земляў Герцагства (Княства) Варшаўскага на чале з саксонскім каралём Фрыдрыхам-Аўгустам III. Гэта было васальнае ўтварэнне ў сістэме напалеонаўскай імперыі, ваенны плацдарм ля межаў Расеі, крыніца “шляхецкага бражэння” і ядро будучай польскай дзяржавы. Гэтым актам Напалеон дамагаўся выкарыстаць дадатковы козыр у дыпламатычнай гульні. Герцагства (Княства) Варшаўскага стала пагрозай для дзяржаў-удзельніц падзелаў Рэчы Паспалітай, кліnam, які парушаў іх салідарнасць. Рэальная перспектыва пашырэння тэрыторыі Герцагства (Княства) Варшаўскага на Усход і адарванні “польскіх губерняў” занепакоіла царскі ўрад і вымушала прымаць пэўныя заходы для нейтралізацыі пранапалеонаўскіх апазіцыйных настроў у краі. Тыльзіцкая дамова расчаравала і ашаламіла частку прыхільнікаў прарасейскай арыентацыі. Позіркі многіх “рускіх палякаў” павярнуліся ў бок Герцагства (Княства) Варшаўскага як падставы будучага аднаўлення Рэчы Паспалітай. Сам факт існавання Герцагства (Княства) Варшаўскага на іншым баку Нёмана падаграваў патрыятычныя пачутці шляхты заходніх губерняў. Але частка магнатаў і шляхты беларуска-літоўскіх земляў не паверылі ў трываласць франка-расейскага альянсу. Незадаволеныя буржуазнымі рэформамі ў Герцагстве (Княстве) Варшаўскім, яны працягвалі арыентавацца на Расею.

Крызіс франка-расейскіх адносінай у перыяд вайны 1809 г. абумовіў далейшы розыгрыш “польскай карты” ў знешнепалітычнай і дыпламатычнай гульні Расейскай імперыі. Спадзяванні на Расею зноў ажылі, калі 70-тысячны корпус Сяргея Галіцына, выконваючы саюзныя дамовы выступіў на баку Францыі супраць Аўстрыі. Група варшаўскіх вяльможаў і галіцкіх магнатаў звярнулася да галоўнаму камандуючага з прапанаваю ўзнавіць Рэч Паспаліту ў старадауніх межах на чале з Аляксандрам I. Гэтая просьба была горача падтрыманая С. Галіцыным, які ў пісьме да Аляксандра I ад 4 (16) чэрвеня 1809 г. зазначыў, што Польскае каралеўства можна б было стварыць з былых польскіх земляў за выключэннем “Беларусі” (Віцебскай і Магілёўскай губ. – А.Е.) і часткі Кіеўскай і Падольскай губ. Яно могло ўтрымліваць стотысячнае войска, адміністрацыю і ўносіць значную частку сваіх даходаў у дзяржаўную казну. “Захоплены” знянацьку гэтай пропановай, Аляксандар I адказаў С. Галіцыну 15 (27) чэрвеня 1809 г. праз Мікалая Румянцава. Той пісаў, што імператар не згодны на адбудову “Польшчы”, бо ў гэтым выпадку да “Польскага каралеўства” прыйшлося б далучыць “рускія губерні”. “Ці не польская гэта інтрыга па адарванні ад Расіі тэрыторый, далучаных у час падзелаў Рэчы Паспалітай”, – ставіў пытанне М. Румянцаў. Аднак на ўсялякі

¹⁰ Zaleski B. Karol Kniaziewicz 1762-1812 // Rocznik towarzystwa historyczno-literackiego. Paryż, 1866. S. 46-47; Sznydler B. Tomasz Wawrzecki. Warszawa, 1976. S. 173.

выпадак Аляксандр I прадпісаў С. Галіцыну перадаць польскім магнатам, што ў прынцыпе ён згодны на ўтварэнне Польскага каралеўства з Герцагства (Княства) Варшаўскага і Галіцкага княства¹¹.

Хоць гэтая прапанова і не мела сур'ёзных палітычных наступстваў, яна адыграла значную ролю ў выпрацоўцы асноўных пастановлівіць Аляксандра I у планах адраджэння будучай “Польшчы”: ніколі не згаджацца на аб’яднанне “рускіх праўніцтваў” з іншымі тэрыторыямі ў адну аўтаномную польскую дзяржаву, пры спрыяльных умовах аднавіць “Польшчу” па-за межамі Расеі, падтрымліваць на дзею “рускіх палякаў” на адраджэнне іх Айчыны. Такім чынам, усе “польскія” планы 1805 – 1809 г. мелі выключна прапагандыстычны характар.

На працягу двух гадоў пасля Тыльзіту Аляксандр I пераканаўся, што без дапамогі “рускіх” і “варшаўскіх палякаў” вытрымаць барацьбу з магутнай напалеонаўскай імперыяй будзе цяжка. Палітычная сітуацыя кардынальна змянілася пасля паражэння Аўстрыйскай імперыі ў 1809 г. Пашырэнне тэрыторыі і насельніцтва Герцагства (Княства) Варшаўскага было ўспрынятае Расейскай імперыяй як рэальная пагроза страты беларуска-літоўскіх і заходненідзеліцкіх земляў. Прывклад Галіцыі пераканаў Аляксандра I у неабходнасці здабыць сімпатіі жыхароў заходніх губерняў.

У сувязі з небяспекай новага франка-расейскага ваеннага сутыкнення Аляксандр I напрыканцы 1809 – пачатку 1810 г. ізноў паспрабаваў завязаць адносіны з палякамі праз князя Адама Чартарыйскага. С сярэдзіны лістапада 1809 г. на працягу пяці месяцаў князь амаль штодзённа запрашаўся на абеды да Аляксандра I. Падчас гэтых канфідэнціяльных гутарак у чарговы раз было ўзнятае пытанне пра адраджэнне Рэчы Паспалітай пад эгідай імперыі¹². У пачатку 1810 г. усё больш выразныя рысы набыла ідэя аўтаноміі Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Расеі як асновы будучага ўзмацнення Польскага каралеўства.

Увесну 1810 г., калі яшчэ ішлі перамовы адносна польскай канвенцыі, Аляксандр I у размове з А. Чартарыйскім выказаў думку пра магчымасць аб’яднання пад асобным кіраўніцтвам восьмі заходніх губерняў з асобнай канцыляriяй у Санкт-Пецярбург. На аўдыенцыі 5 (17) красавіка 1810 г. Адам Чартарыйскі пазнаёміў Аляксандра I з планам адбудовы Вялікага Княства Літоўскага. У падрыхтаванай князем запісцы ад 2 (14) красавіка 1810 г. адзначалася, што аднаўленне ВКЛ будзе толькі паўсродкам і для здзяйснення гэтага намеру трэба перамагчы Наполеона. А. Чартарыйскі таксама вылучыў шэраг сродкаў, якія, на ягоную думку, маглі б дапамагчы здабыць прыхільнасць насельніцтва заходніх губерняў. Ён адзначыў неабходнасць адмены секвестраў і канфіскацый; абвяшчэння ўсеагуль-

¹¹ Вандаль А. Наполеон и Александр I: Франко-русский союз во время I Империи. Т. 3. Ростов на Дону, 1995. С. 558-560; Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его время. Т. 2. Санкт-Петербург, 1869. С. 444-445; Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского МИД. Сер. 1. Т. 5. Москва, 1967. С. 76-77, 85-86, 224.

¹² Мемуары князя Адама Чарторижского... С. 191-216.

най амністы і для асобаў, якія самавольна перайшлі мяжу Расейскай імперыі і служылі ў Герцагстве (Княстве) Варшаўскім; недатыкальнасці адукацийных фундышаў і стварэння камісіі пад кантролем міністра асветы для распараджэння імі; распаўсюджвання агульнарасейскай сістэмы падаткаабкладання; арганізацыі Вышэйшага апеляцыйнага трывунала як апошняй інстанцыі для разгляду цывільных і крымінальных справаў на польскай мове і на падставе норм Статута ВКЛ 1588 г.; усталявання для заходніх губерняў спецыяльнага дэпартаменту Сената; прызначэння на кіраўнічыя пасады “літоўскай адміністрацыі” мясцовых ураджэнцаў; утварэння асобнага войска і, нарэшце, кіравання “польскімі справамі” асобнай канцылярыяй у Санкт-Пецярбургу. Літоўска-беларускія губерні не павінны былі непасрэдна падпарадкоўвацца Сенату і міністэрствам¹³.

Аднак праз некалькі месяцаў А. Чартарыйскі зняверыўся і расчараўваўся ў шчырасці цьмяных абязцяняў Аляксандра I і пакінуў яго. На першую заяву пра адстаўку 15 (27) лістапада 1810 г. Аляксандр I адказаў лістом 25 снежня 1810 г. (6 студзеня 1811 г.), дзе бадай упершыню з'явіўся дакладны план адраджэння “Польшчы”. Імператар настойліва заклікаў А. Чартарыйскага да супрацоўніцтва. Справа ў тым, што ўжо са жніўня 1810 г. Аляксандр I у вялікай таямніцы стаў рыхтавацца да наступальных дзеянняў супраць Напалеона. У сувязі з гэтым ён разлічваў на дапамогу або нейтралітэт Герцагства (Княства) Варшаўскага.

У снежні 1810 г. Напалеон з мэтаю барацьбы з англійскай кантрабандай акупаваў і далучыў да Францыі ганзейскія гарады. 18 лютага 1811 г. было захоплене герцагства Ольдэнбург, дынастычна звязанае з Расеяй. Прывід новай вайны “лунаў” у паветры. “Літоўскія праекты” былі адкладзеныя на няпэўны час. Расейскі ўрад пачаў задумвацца пра больш рашучыя і энергічныя дзеянні, як, напрыклад, неадкладнае ўзнаўленне “Польшчы”, перацягненне на свой бок Герцагства (Княства) Варшаўскага, а потым і Пруссіі. З канца 1810 г. да траўня 1811 г. Аляксандр I планаваў пры ўмове польскай і прускай вайсковай падтрымкі пачаць наступальную вайну супраць Напалеона, зліквідаваць Герцагства (Княства) Варшаўскае і абвясціць сябе польскім каралём з адраджэннем ранейшай дзяржавы да Заходній Дзвіны, Бярэзіны і Дняпра. Аднак планы раптоўнага нападу з перанясеннем тэатра ваеных дзеянняў на Одэр і ўздыму на барацьбу супраць Напалеона Германіі, а потым і ўсёй Еўропы, засталіся нерэалізаванымі. Аляксандр I, які сумніваўся ў вернасці палякаў, быў вымушшаны перайсці да абарончага варыянту стратэгічнага плану. У чэрвені 1811 г. ён зацвердзіў план Карла Фуля.

Адначасова імператар вярнуўся да праектаў палітычнай арганізацыі літоўска-беларускіх губерняў. Пачала распрацоўвацца ідэя “літоўскай аўтаноміі”, г.зн. стварэння з заходніх губерняў пад пратэктаратам Расейскай імперыі Вялікага Герцагства (Княства) Літоўскага. Гэта павінна была быць свайго роду буферная дзяр-

¹³ Iwaszkiewicz J. Litwa w przededniu wielkiej wojny 1812 r. // Biblioteka Warszawska. 1906. Т. 4. S. 430.

жава, заслон перад напалеонаўскамі ўплывамі і магчымае ядро будучай федэратыўнай Рэчы Паспалітай, звязанай персанальнай уніяй з Расей. Пачалася новая фаза ў развіцці “польскіх планаў” цара.

Урадавыя колы ў ідэі аднаўлення ВКЛ бачылі надзеіны сродак ва ўмовах напружанай знешнепалітычнай абстаноўкі аслабіць антыўрадавыя палітычныя настроі часткі шляхты, выклікаць сярод насельніцтва заходніх губерняў сімпаты да Pacei. Узноўлене ВКЛ магло стаць важным козырам у дыпламатычнай барацьбе з Габсбургамі, а адноўленая ў будучым “Польшча” магла ўзмацніць ваенна-еканамічны патэнцыял напрэдадні непазбежнай вайны з Напалеонам. Імкненне апярэдзіць Напалеона і Габсбургаў у справе аднаўлення польскай дзяржавы-насці вымушала царскія ўлады праводзіць у заходніх губернях вельмі асцярожную палітыку, каб не раззлаваць вышэйшае саслоўе, і прымаць пэўныя заходы па эканамічнаму і палітычнаму ўпарадкаванню гэтых земляў. Расейскі ўрад быццам вяртаўся да прынцыпаў палітыкі 1806–1807 г., г.зн. да ідэі адраджэння палітычнай самастойнасці заходніх губерняў у складзе імперыі, а не да аднаўлення “Польшчы”.

Для ажыццяўлення “літоўскіх планаў” Аляксандру I патрэбны быў чалавек, які б карыстаўся папулярнасцю і аўтарытэтам сярод дваранства беларускіх і літоўскіх губерняў. Імператар звярнуў увагу на знатнасць, багацце, палітычныя сувязі і ўпływy, высокароднае паходжанне, творчыя здольнасці і славалюбства графа Міхала Клеафаса Агінскага. Нягледзячы на перасцярогу Адама Чартарыйскага*, менавіта ў ім Аляксандру I знайшоў правадніка для здзяйснення сваёй задумы. М.Агінскі і ягоныя аднадумцы, якія расчараўваліся ў Напалеоне, спадзяваліся, што менавіта расейскі імператар утворыць аўтаномнае ВКЛ у складзе будучай федэратыўнай Рэчы Паспалітай. У сваёй дзейнасці групоўка М.К.Агінскага абапіралася на асобы, якія кіраваліся традыцыямі існавання беларуска-літоўскіх земляў у складзе канфедератыўнай Рэчы Паспалітай і былі задаволеныя расейскімі парадкамі.

13 (25) красавіка 1811 г. Міхал Клеафас Агінскі быў запрошаны на абед да імператара. Падчас больш чым двухгадзіннай размовы М.К.Агінскі парай і Аляксандру I ў якасці першага кроку ўтварыць з восьмі заходніх губерняў, Беластоцкай вобл. і Тарнопальскай акругі асобную правінцыю пад называю Вялікага Герцагства (Княства) Літоўскага на чале з сястрой расейскага імператара вялікай княжнай Кацярынай Паўлаўнай. На яго думку, гэта “ажыццяўляла б частку надзеі, канчатковай рэалізацыі якой было б далучэнне да Pacei ў будучай вайне Герцагства Варшавскага <...>”

Аляксандру I, разважаючы пра магчымасць вайны з Францыяй, гаварыў М.К.Агінскому: “Напалеон закружыў ім (палякам і шляхце заходніх губерняў –

* 22 студзеня 1811 г. М.К.Агінскі выехаў з Парыжа ў Санкт-Петраўбург. Даведаўшыся пра гэта, А.Чартарыйскі ў пісмe да Аляксандра I 21 сакавіка (2 красавіка) 1811 г. зазначыў: “Ён не карыстаецца ў нас асаблівым уплывам <...> Яго лічаць лёгкадумным і непаслядоўным. Капі Вашая Вялікасць пачніце ажыццяўляць свой план, то поспех будзе залежыць ад выбару людзей” (Русская старина. 1902. № 10. С. 6.).

А.Е.) галовы <...> Я павінен абмежавацца толькі тым, каб мае польскія падданыя лічылі сябе шчаслівым і задаволенымі". Аляксандар I ухваліў прапановы М.К.Агінскага і парадой яму звярнуць увагу на наступныя пытанні: ці не будзе вобласць з васьмі губерніяй занадта вялікай для кіравання? Ці пажадаюць жыхары Валыні, Падолля і Кіеўшчыны далучыцца да ВКЛ і звацца ліцвінамі? На заканчэнне размовы імператар даручыў падрыхтаваць і прадставіць пісьмовы праект. З гэтага часу сустрэчы графа Агінскага з Аляксандрам I і размовы сам-насам сталі рэгулярнымі. Па меншай меры два разы на тыдзень М.К.Агінскага запрашалі на абед да імператара. 14 траўня 1811 г. граф Талстой перадаў Агінскаму жаданне імператара ўбачыць запіску.

15 (27) траўня 1811 г. граф Агінскі прадставіў цару запіску* пра палітычную ролю і значэнне "польскага пытання" для Расеі і Францыі. Граф Агінскі раёў апярэдзіць Напалеона ў яго плане аднаўлення Польшчы і адзначаў, што "ліцвінам было б радасна насіць імя свайго краю і карыстацца тым жа самым правам, якое захавана ў Расеі калмыкам, казакам, фінам і іншым плямёнам". "Арганізаваўшы гэтыя восем губерніяў паводле мясцовых асаблівасцяў краю і характару жыхароў і, спыніўшы злоўживанні, якія праніклі ва ўнутране кіраванне гэтай правінцыі, Ваша Імператарская Вялікасць прыдбае ўдзячнасць жыхароў і атрымае на заходній мяжы Вашай імперыі апору больш надзейную, чым усе крэпасці і войскі, што там знаходзяцца, – адзначаў М.К.Агінскі¹⁴. Аляксандар I уважліва выслушаў суразмоўцу і пры развітанні заяўліў, што яшчэ неаднаразова будзе мець нагоду паразмаўляць з ім на гэтую тему. Аднак больш сустрэч не было. Магчыма, прыезд у Санкт-Пецярбург графа Ларыстона і пастаянныя заявы Напалеона пра жаданне захаваць саюз з Расеяй і мірным шляхам вырашаць усе спрэчныя пытанні, а з іншага боку, нежаданне Аляксандра I прыступаць да мерапрыемстваў, якія б маглі паскорыць вайну з Францыяй – вось прычыны, па якіх пераўтварэнні ў "польскіх губернях" былі адкладзеныя.

22 каstryчніка (3 лістапада) 1811 г. М.К.Агінскі падаў Аляксандру I пісьмо з праектам указу аб новай арганізацыі заходніх губерніяў¹⁵, у якім утрымліваўся падрабязны план дзяржаўна-адміністрацыйнага ўладкавання ВКЛ. Ён уключаў 11 асноўных палажэнняў самастойнасці княства. Магчыма, М.К.Агінскі быў толькі асноўным рэдактарам гэтага пісьмовага праекта, а галоўную ролю ў яго падрыхтавоўцы адыгралі Ф.К.Друцкі-Любецкі, Казімір і Людвіг Плятэрэ, Тамаш Ваўжэцкі. Асноўныя прапановы групоўкі М.К.Агінскага зводзіліся да ажыццяўлення наступных мерапрыемстваў:

1) утварэнне з Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Віцебскай, Магілёўскай, Кіеўскай, Падольскай, Валынскай губ., Беластоцкай вобл. і Тарнопальскай акругі

* У яе распрацоўцы магчыма прымалі ўдзел Францішак Ксаверы Друцкі-Любецкі і Казімір Плятэр, якія са снежня 1810 г. знаходзіліся ў Санкт-Пецярбургу.

¹⁴ Адраджэнне: гістарычны альманах. Вып. 1. Мінск, 1995. С. 208.

¹⁵ Расійскі Дзяржаўны ваенна-гістарычны архіў (РДВГА). Ф. ВУА, адз. 3576, арк. 20-21.

асобнай правінцыі пад назвай “Вялікае Княства Літоўскае” са сталіцай у Вільні і пад кіраваннем імператарскага намесніка;

2) для кіравання ВКЛ утварыць у Пецярбургу пры імператары Літоўскую канцылярыю пад кіраўніцтвам статс-сакратара аднаго з міністраў, а ў Вільні – Адміністрацыйную раду на чале з намеснікам;

3) признанне Статута ВКЛ 1588 г. грамадзянскім законапалажэннем, а польскай мовы – мовай справаводства;

4) стварэнне ў Вільні Вярхоўнага безапелляцыйнага tryбуналу ў якасці апошняй інстанцыі для вырашэння ўсіх цывільных і крымінальных спраўаў;

5) замяшчэнне пасадаў у дзяржаўным кіраванні толькі ўраджэнцамі ВКЛ;

6) выдзяленне сродкаў на народную адукацыю і ўтрыманне навучальных установаў за кошт розных галінаў грамадскіх даходаў;

7) поўная роўнасць ліцвінаў у падаткаабкладанні і способах спагнання падаткаў з іншымі губерніямі імперыі¹⁶.

Позней восенню 1811 г. Аляксандр I канчаткова адмовіўся ад ідэі прэвентыўнай вайны супраць Напалеона. Пасля гэтага імператар даў зразумець Агінскому, што не мае часу для ажыццяўлення плана аднаўлення ВКЛ і больш закла- почаны ўзмацненнем ваеных сродкаў для абароны імперыі. Аднак М.К.Агінскі 1 снежня 1811 г. прадставіў яшчэ адну запіску¹⁷. Адзначаючы неабходнасць адбувовы ВКЛ, ён заўважыў, што пры захаванні міру рэформа будзе насіць выключна ўнутраны характар. А вось у выпадку вайны з Напалеонам яна стане першым палітычным крокам на шляху прыняцця тытула польскага караля. Наступным мерапрыемствам павінна было стаць узнаўленне Канстытуцыі 3 траўня 1791 г. Гэтыя дзеянні, на думку графа Агінскага, маглі парушыць планы Напалеона і, калі не прадухліць вайну, то, па меншай меры, затрымаць яе пачатак.

Пасля аўдыенцыі М.К.Агінскага 27 студзеня (8 лютага) 1812 г. Аляксандр I больш не згадваў пра аўганомію заходніх губерніяў. Ён па сутнасці адмовіўся ад ідэі аднаўлення і вярнуўся да плана абвяшчэння Польскага каралеўства і заключэння расейска-польскай уніі ў выпадку наступальнаі вайны супраць Напалеона. Пасля ад’езду імператара ў Вільню ў красавіку 1812 г. абмеркаванне “літоўскіх праектаў” канчатковая спынілася. У другой палове чэрвеня 1812 г. Аляксандр I у апошні раз паспрабаваў заручыцца падтрымкай палякаў Герцагства (Княства) Варшаўскага. Ён даручыў палкоўніку Генеральнага штаба Карлу Толю тайна сустрэцца з Юзафам Панятоўскім і перадаць яму прапанову пераходу польскага войска на бок Рәсей. Платай павінна было стаць абвяшчэнне Ю.Панятоўскага польскім каралём. Аднак Ю.Панятоўскі не адгукнуўся на прапанову імператара.

¹⁶ Адраджэнне... С. 208-209, 212-213.

¹⁷ Подвысоцкий А. Граф Михаил Огинский и его отношение к императору Александру Павловичу (1807-1815) // Русский архив. 1874. № 3. Стб. 669-681; Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od r. 1788 aż do końca r. 1815. T. 3. Poznań, 1872. S. 57-69; Отечественная война 1812 года: Материалы ВУА Главного штаба. Т. 7. Санкт-Петербург, 1907. С. 1-8; РДВГА. Ф. ВУА, ад.з. 442, арк. 11-18 адв.

Адначасова па ініцыятыве цара распрацоўваліся праекты канстытуцый Рэчы Паспалітай і ВКЛ і план арганізацыі асобнага літоўскага войска ў складзе ўзброенных сіл імперыі. Аднак выпрацоўка і амержаванне гэтых планаў выклікала варожасць кансерватыўных калаў, якія баяліся магчымага аслаблення “адзінай” і “недзялімай” імперыі напярэдадні ваеннага сутыкнення з Напалеонам. Аляксандру I прыйшлося вытрымаць цяжкую ўнутраную вайну з арыстакратычнай салоннай фрондай. Расейскія саноўнікі не дапускалі нават думкі пра магчымасць узнаўлення польскай дзяржавы і тым больш адварвання нядайона далучаных “спрадвечна рускіх” губерніяў. З 1811 г. узмашчыліца націск кансерватыўных сіл у расейскім грамадстве. Нешматлікія прыхільнікі аўтаномнага статусу заходніх губерніяў у складзе Рэсей Густаў Армфельд*, Пётр Завадоўскі, Віктар Качубей, магчыма Мікалаі Мардвінаў, Міхаіл Спяранскі ды інш. сутыкнуліся з моцным бастыёном праціўнікаў федэралізму (Павел Строганаў ды інш.). Яны абапіралася выключна на асабістую падтрымку Аляксандра I¹⁸.

Як вядома, А. Чартарыйскі таксама адмоўна ставіўся да “літоўскіх планаў” цара, што праявілася ў ягоных пісьмах да Аляксандра I у красавіку і ліпені 1811 г. У лісце ад 23 траўня (4 чэрвеня) 1812 г. ён выказаўся супраць адраджэння ВКЛ. “Узнавіць ВКЛ вельмі пажадана. Але гэта трэба было зрабіць год таму, калі створанае такім чынам княства магло да пачатку верагоднай вайны прынесці чакаemye вынікі, выліца ў пэўную форму і ўмацавацца. У сучасны момант, калі хутка прагрыміць гром гарматаў, сярод блытаніны, бязладзя і нягодаў ваеннага часу, было б вельмі цяжка, амаль немагчыма, арганізаваць новы парадак справаў і здзейсніць яго. Але калі б у момант абвяшчэння вайны з’явіўся маніфест, якім народу быў б урачыста абяцаны розныя прывілеі, якія ён мог бы чакаць ад манарха <...>, то апошні мог бы зрабіць моцнае ўражанне на грамадскую думку. Хоць гэта і не дало б неадкладных выгодаў, але ўсё ж было б кінутае семя, якое магло даць вынікі ў залежнасці ад абставінаў. Ход баявых дзеянняў стварыў бы спрыяльны момант для ажыццяўлення намераў манарха”¹⁹.

З іншага боку, у выпадку здзяйснення “польскіх планаў” прыходзілася лічыцца з абвастрэннем адносінаў і непазбежнасцю вайны з Францыяй, Прусіяй ці Аўстрыйяй.

Пра праекты адраджэння польскай дзяржаўнасці ведалі некаторыя дзяржаўныя дзеячы Расейскай імперыі і замежныя дыпламаты. Прэзентавалі

* Так, Г.Армфельд, “душа” размовай пра Польшчу пісаў: “Падзелы Польшчы былі палітычным злачынствам і вялізной памылкай з боку Рэсей <...> Неабходна было б абвяціць Польшчу самастойным каралеўствам з уласнымі законамі, войскам і ўласнымі кіраваннем. Тады Вялікае Герцагства Варшаўскае далучылася б да яго <...> Вельмі важна ажыццяўіць гэты праект пры сучасных абставінах <...>” (Імператор Аляксандар I і граф Армфельд в 1811-1812 гг. // Русская старина. 1896. № 8. С. 344-345; № 9. С. 596).

¹⁸ Iwaszkiewicz J. Litwa w roku 1812. Kraków-Warszawa, 1912. S. 52-53.

¹⁹ Ніколай Міхайловіч [Романов]. Імператор Аляксандар I. Т. 1. Санкт-Петэрбург, 1912. С. 365-370.

пэўны рэзананс у сталіцы Рәсей, у Герцагстве (Княстве) Варшаўскім і Францыі. М. Спяранскі лічыў дзеянасць грубоўкі графа Агінскага карыснай, бо яна садзей-нічала прыцягненню дваранства заходніх губерняў на бок Рәсей.

Праекты адміністрацыйна-палітычнага ўладкавання заходніх губерняў, пад-трыманыя часткай вышэйшага саслоўя беларуска-літоўскіх земляў, былі цесна звязаныя з планамі рэарганізацыі органаў дзяржаўнага кіравання імперыі і аса-бліва з адміністрацыйным упарадкаваннем Вялікага княства Фінляндскага²⁰, якое мела аўтаномны статус.

Палітычныя задумы М. К. Агінскага і ягоных паплечнікаў засталіся нерэалі-заванымі, аднак яны адыгралі значную ролю ў карэктывроўцы некаторых прын-цыпаў і метадаў унутранай палітыкі расейскага царызму ў заходніх губернях. Былі прынятыя меры па фінансава-падатковому ўпарадкаванню беларуска-літоўскіх земляў. Указам ад 6 кастрычніка 1811 г. Аляксандр I ураўняў Віленскую губ. з іншымі губернямі ў справе падаткаабкладання, выдаў пастанову аб агуль-ным межаванні Літоўскіх губерняў, што павінна было юрыдычна замацаваць фактычна існуючае землеўладанне і землекарыстанне. Нарэшце, было дазволена пры будучых рэкруцкіх наборах выкупашць рэкрута за 1 тыс. руб. асігнацыямі за-мест 500 руб. серабром як было дагэтуль і свабодна вывозіць збожжа на ўсім пра-цягу сухапутнай мяжы Рәсей. Дзеянасць Агінскага і ягоных аднадумцаў спрыяла пэўнай кансалідацыі буйных землеўласнікаў заходніх губерняў вакол ідэі адраджэн-ня Радзімы пры дапамозе царызму. У канцы 1811 г. у Менску адбыўся з'езд магна-таў розных палітычных накірункаў²¹. У траўні 1812 г. былі створаны губернскія і павятовыя камітеты для паставак харчавання і фуражу ў расейскае войска.

Такім чынам, дзеля ўмацавання пазіцый у барацьбе супраць Напалеона Аляк-сандр I меў намер ўзнавіць “Польскае каралеўства” пад сваім скіпетрам або ўтва-рыць аўтаномнае Вялікае Княства Літоўскае з земляў, што адышлі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай да Расейскай імперыі. Адноўленае ВКЛ павінна было стаць “шчы-том”, пазбавіць французскага імператара патэнцыяльнага саюznіка ў заходніх гу-бернях, аслабіць апазыцыйныя настроі ў асяроддзі часткі “польскіх” падданых.

Спосабы і формы арганізацыі элементаў дзяржаўнасці былой Рэчы Паспа-літай і Вялікага Княства Літоўскага пад эгідай Расейскай імперыі выпрацоўваліся пад уплывам палітыка-стратэгічных меркаванняў. Гэтыя палітычныя планы як сродак дыпламатычнай барацьбы Аляксандра I з Напалеонам былі важным мо-мантам у падрыхтоўцы абедзвюх дзяржаў да вайны. Яны паўплывалі на выпра-цоўку стратэгічнага плану вядзення вайны Расей, служылі важнымі сродкамі ідэ-алагічна-інфармацыйнай барацьбы імператараў.

Аляксандр I праводзіў непаслядоўную і супярэчлівую палітыку заляцання ў з арыстакратый і шляхецкімі коламі заходніх губерняў. Гэтыя заляцанні дапама-

²⁰ Больш падрабязна гл.: Tomilla P. La Finlande dans la politique europeenne en 1809-1815. Helsinki, 1962. P. 267-274.

²¹ Dębicki L. Puławy. T. 2. Lwów, 1887. S. 127.

галі на некаторы час аслабіць сімпаты і да Напалеона, якія распаўсюдзіліся сярод часткі вышэйшага саслоўя заходніх губерняў. У цэлым, у залежнасці ад канкрэтнай грамадска-палітычнай і міжнароднай сітуацыі Аляксандр I праводзіў гнуткую палітыку ў заходніх губернях, ішоў на ўступкі мясцовай шляхце, прыстасоўваўся да новых сацыяльна-еканамічных і грамадска-палітычных з'яваў і працэсаў, выкарыстоўваў землі былой Рэчы Паспалітай ў мэтах умацавання міжнароднага прэстыжу Расейскай імперыі і задавальнення ўласных амбіций. Ва ўмовах узмацнення абарончых мерапрыемстваў перад непазбежнай вайной з Напалеонам праекты адраджэння Рэчы Паспалітай і ВКЛ сталі важнай складовай праграмы царскага ўрада па ваенна-палітычнай падрыхтоўцы будучага ваеннага сутыкнення з Напалеонам.

Урэшце рэшт Аляксандр I пакінуў спробы разыграць “польскую карту”. Эстафету гэтага “розыгрыша” перахапіў Напалеон у перыяд франка-расейскай вайны 1812 г.

ЕРАШЭВІЧ АЛЯКСАНДР

Нарадзіўся ў 1974 г. у Менску.

Малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Даследуе гісторыю Беларусі перыяду напалеонаўскіх войн.

Адрес: 220086 г. Менск, вул. Славінскага д. 35, кв. 11. Тэл. (хатні) 264-07-64